

## Мантаж абцугі на дах пакрытую Ондулин DIY



У архітэктуры шчыпцом называецца трохкутная частка сцяны, не абмежаваная карнізам. Такую ж назву носіць ветравая планка, якая ўсталёўваецца на фронтонных навісі даху і абараняе подкровельное прастора ад ветру, ападкаў. Акрамя утылітарных функцый, ветравыя планкі нясуць і дэкарэтыўную нагрузку-закрываюць бачную частку кроквеннай сістэмы і часцяком служаць упрыгожваннем дома.

Дахавая сістэма Ондулин ўключае ў сябе ўсё неабходнае: ізалявальныя подкровельныя матэрыялы, мантажныя стужкі і доборныя элементы, вырабленыя па тэхналогіі Ондулин - яндойкі, шчыпцы і многае іншае. Гэтыя камплектуючыя з'яўляюцца універсальнымі і могуць выкарыстоўвацца з дахавымі матэрыяламі Ондулин Смарт, і Ондулин DIY.

Існуе два спосабы мантажу шчыпцоў Ондулин, якія адрозніваюцца канструкцыяй дадатковай лачання. Мантаж на дах, пакрытую Ондулин DIY, выконваецца ў наступнай паслядоўнасці:

1. Мантаж лачання пад ондулин. Яе канструкцыя, якія выкарыстоўваюцца матэрыялы і крок залежаць ад ухілу даху і ўсталёўваюцца ў адпаведнасці з кіраўніцтвам па мантажу ондулина.
2. Тарцы лачання выраўноўваецца, і да іх мацуюцца ветравыя дошкі. Верхняя абза ветравой дошкі выстаўляецца на 35 мм вышэй за ўзровень лачання.
3. Вырабляецца мантаж ондулина. У лістоў, якія прымыкаюць да ветравой дошцы, дзве крайнія хвалі варта пакінуць незамацаванымі. Іх мацаванне выконваецца пры ўсталёўцы шчыповых элементаў.
4. Устаноўка шчыпцоў вядзецца ад карніза да канька даху. Шчыпец ўкладваецца ўшчыльную да ветравой дошцы і выраўноўваецца па лініі карніза, пры гэтым верхняя палка павінна накрываць дзве першыя гофры дахавага ліста. Другі і наступныя шчыповыя элементы мантажуюцца з нахлестом 10-15 см.

Мацаванне шчыпцоў ажыццяўляецца з крокам 31см адначасова ў верх і ў бок. Такім чынам для мацавання аднаго абцуга неабходна 6 цвікоў.